

ПАВАЖАНЫЯ СУРОДЗІЧЫ



Бераг возера Манітовабінг

Летась у Таронце група Беларусаў паставіла купіць маёмасьць (вада, лес і поле) з мэтай стварэньня цэнтру адпачынку. Быў выбраны камітэт для пошукаў і куплі адпаведнай маёмасьці. Старшыня яго, сп-р інж. В. Шапараў прысьвяціў шмат часу на агляд фэрмаў і іншых дзяляк зямлі. Не дарма. Нядаўна маёмасьць, вельмі адпаведную для нашых патрэбаў, купілі. Гэта падаём дэталі:

1. ХАРАКТАР МАЕМАСЬЦІ: 212 ак-раў зямлі, з таго 80 акраў ворнай, а рэшта — мяшаны лес, што спалучаецца ізь вялікім суседнім лесам. Гэта запушчаная фэрма, што гады тры не апрацоўвалася. Ляжыць над вялікім возерам Манітовабінг, у каторае ўпадае рака таго самага

назovu. Агулам каля мілі поля прылягае да ракі й возера. Бераг чысты. На фэрме ёсць хата з васьмі пакояў, у даволі добрым стане, але патрабуе рамонту. Ёсць і іншыя будынкі, каторыя можна выкарыстаць.

2. МЕСЦА: Маёмасьць знаходзіцца 14 міль на ўсход ад Пэры Саўнд, 150 міль на поўнач ад Таронта й 100 міль на поўдзень ад Садбуры, каля вёскі Броўдбэнт, над ракой і возерам Манітовабінг, Макэлэр та-ўншып (воласць).

3. ЦАНА: Уласьніца прасіла 14 тыс. дал., з таго 5 тыс. гатоўкай. Адала за 10 тыс. гатоўкі.

4. МЭТА КУПЛІ: Стварыць цэнтар летняга адпачынку, рыбалоўлі й паляваньня для беларускіх асяродкаў Таронта, Ашавы, Садбуры, ды і хто жадае з далейшых.

5. УДЗЕЛЬНІКІ: Удзельнікі (уласьнікі) могуць быць Беларусы, або мяшаныя сем'і, дзе прынамся ёсць адзін ці больш Беларусаў.

На фэрме, якой нашы таронцкія сябры далі ўжо імя Слуцк, жадаючыя змогуць сабе пабудаваць катэджы ці меншыя жыллёвыя будынкі, Прадугледзецца, што бераг над вадой пакінецца вольным для карыстаньня ўсіх.

Тым, што ўжо яе бачылі, купленая маёмасьць надта падабаецца. Нашы суродзічы пагаджаюцца, што ў супалцы не павінна быць ніякай партыйнай ці рэлігійнай палітыкі. Адно антыдэмакратычныя элементы (камуністы й фашысты) тутакі непажаданыя. Кажны Беларус ці Беларуска, што жадае далучыцца да супалкі, будзе міла бачаны.

Сход зацікаўленых сяброў-удзельнікаў з Таронта запрапанавалі праект статуту супалкі, што будзе пазьней агульна прыняты. Удзелы (шэры) будуць у вышыні 100 дал. за адзін. Можна купляць колькі хто жадае. Гэта й запрашаем усіх зацікаўленых суродзічаў неадвалочна прыняць удзел у гэтым добрым, карысным для нас усіх, мерапрыемстве.

У справе куплі ўдзелаў і далейшых інфармацыяў про-сім звяртацца на адрас:

SLUTZAK Ltd. 23 Temple Ave., Toronto 3, Ont.



Рака і бераг фэрмы



Дом. Удзельнікі купілі на пярэдням пляжы.

Можна й тэлефанавань да скарбніка сп-ра М. Ганько па нумару: LE 7-1705. Таронта, 10-га кастрычніка, 1966 г. Камітэт Цэнтру Адпачынку СЛУЦАК

УДЗЕЛЬНІКАЎ КУПЛІ ЦЭНТРУ АДПАЧЫНКУ
ВЯЛІКІ СХОД адбудзецца ў нядзелю 6-га лістапада сёлета, а гадз. Зі папаўдні ў БРГЦ на 524 Сан Клерэнс вул. ў Таронце. Запрашаем усіх.